

**Нашы землякі  
на фронтах  
Вялікай Айчыннай  
вайны**



# Буткевіч Уладзімір Іванавіч



Нарадзіўся ў 1902 годзе ў вёсцы Вялікае Сяло. Працаваў паляводам у калгасе імя 70-годдзя І.В.Сталіна, пасля ў саўгасе “Велікасельскі”.

Узнагароджаны ордэнам Вялікай Айчыннай вайны II ступені, медалямі “За Перамогу над Германіяй”, “За ўзяцце Берліна”, юбілейнымі медалямі.

Памёр у 1997 годзе.


# Валейка Яфім Сцяпанавіч



Нарадзіўся ў 1904  
годзе ў вёсцы  
Навасёлкі. Быў  
прызваны ў 1944 годзе.

Узнагароджаны  
ордэнам Вялікай  
Айчыннай вайны II  
ступені.

# Гуляй Уладзімір Георгіевіч



Нарадзіўся ў 1925 годзе ў вёсцы Хілімонаўцы. На фронт прызвалі ў 1944 годзе. Служыў у 407-м гвардзейскім артылерыйскім палку. Прымаў удзел у вызваленні Венгрыі, Румыніі, Чэхаславакіі, дайшоў да Берліна. У канцы 1949 года мабілізаваўся. У пасляваенны час працаваў у саўгасе “Велікасельскі”.

Узнагароджаны ордэнам Вялікай Айчыннай вайны II ступені, медалямі “За адвагу”, “За вызваленне Прагі”, “За ўзяцце Берліна”, юбілейнымі медалямі.

Памёр у 2006 годзе.

# Жылеўскі Сцяпан Макаравіч



Нарадзіўся ў 1925 годзе ў вёсцы Хілімонаўцы. Прызвалі ў армію ў 1944 годзе. Пасля трох месяцаў «вучэбкі» трапіў на фронт. Ваяваў на першым Беларускім, быў вадзіцелем легендарнай «Кацюшы». Перамогу сустрэў на германскай тэрыторыі. Часць, дзе служыў Сцяпан Макаравіч, была адпраўлена ў Брэст. Тут яму даверылі вазіць генерала — камандуючага Брэсцкім гарнізонам. Пасля дэмабілізацыі ў 1947 годзе працаваў вадзіцелем у калгасе, на спіртзаводзе ў Вердамічах, праз 10 гадоў — у саўгасе «Велікасельскі».

Узнагароджаны ордэнам Вялікай Айчыннай вайны, медалём «За перамогу над Германіяй», юбілейнымі медалямі.

Памёр у 2022 годзе.

# Залуцкі ІВАН Паўлавіч



Нарадзіўся ў 1921 годзе ў  
вёсцы Задворанцы.

Узнагароджаны ордэнам  
Вялікай Айчыннай вайны II  
ступені.

# Карневіч Аляксандр Сцяпанавіч




Нарадзіўся ў 1926 годзе ў  
вёсцы Задворанцы. Працаваў  
столярам у калгасе імя 70-  
годдзя І.В.Сталіна.

Узнагароджаны ордэнам  
Вялікай Айчыннай вайны II  
ступені, медалямі “За баявыя  
заслугі”, “За Перамогу над  
Германіяй”, “За ўзяцце  
Вены”, юбілейным медалямі.

Памёр у 2010 годзе.

**Купач  
Пётр  
Пракопавіч**



Нарадзіўся ў 1903  
годзе ў вёсцы Навасёлкі.

Узнагароджаны  
ордэнам Вялікай  
Айчыннай вайны II  
ступені.



# Ліс Сцяпан Захаравіч



Нарадзіўся ў 1918 годзе ў вёсцы Задворанцы. З'яўляўся членам КСМЗБ. За ўдзел у падпольнай барацьбе ў 1938 годзе быў арыштаваны польскімі ўладамі. Зняволенне адбываў у Ваўкавыскай турме. У 1940 годзе прызваны ў Чырвоную армію. Вайна застала яго ў горадзе Ціраспаль. Пасля цяжкіх баёў з гітлераўцамі трапіў у акружэнне. Ваяваў каля Запарожжа, Растова, Данбаса. Удзельнічаў у Сталінградскай бітве, вызваляў Украіну. Тут быў цяжка кантужаны. Пасля лячэння знаходзіўся ў танкавым запасным палку. З 9 жніўня 1945 года ўдзельнічаў у баях з японцамі.

Узнагароджаны ордэнам Славы III ступені, медалямі “За перамогу над Германіяй у Вялікай Айчыннай вайне 1941-1945 гг.”, “За перамогу над Японіяй”. У пасляваенны час працаваў у саўгасе “Велікасельскі”.

Памёр у 1989 годзе.

# Радзівонік Павел Цітавіч




Нарадзіўся ў 1908 годзе ў вёсцы Шамятаўка. Працаваў паляводам у калгасе імя 70-годдзя І.В.Сталіна, пасля ў саўгасе «Велікасельскі».

Узнагароджаны ордэнам Вялікай Айчыннай вайны II ступені, юбілейнымі медалямі.

Памёр у 1987 годзе.


# Самсонік Фёдар Васільевіч



Нарадзіўся ў 1925 годзе ў  
вёсцы Навасёлкі. Пайшоў на  
фронт у 1944 годзе. Служыў у  
410 гвардэйскай ГАП трэцяга  
Украінскага фронту.

Узнагароджаны ордэнам  
Вялікай Айчыннай вайны II  
ступені, медалямі «За адвагу»,  
«За перамогу над Германіяй у  
Вялікай Айчыннай вайне 1941-  
1945гг.».

# Сухадола Сцяпан Сцяпанавіч




Нарадзіўся ў 1925 годзе ў  
вёсцы Вялікае Сяло.  
Працаваў паляводам у  
калгасе імя 70-годдзя  
І.В.Сталіна, пасля ў саўгасе  
«Велікасельскі».

Узнагароджаны ордэнам  
Вялікай Айчыннай вайны I  
ступені, юбілейным медалём  
«40 гадоў Перамогі ў  
Вялікай Айчыннай вайне  
1941-1945».

Памёр у 1985 годзе.

# Хамчук Фёдар Яфімавіч



Нарадзіўся ў 1906 годзе ў  
вёсцы Навасёлкі. Быў  
прызваны ў 1944 годзе.  
Служыў у 239 стралковым  
палку 27 стралковай дывізіі  
II Беларускага фронту.

Узнагароджаны ордэнам  
Вялікай Айчыннай вайны I  
ступені, медалём «За  
адвагу».